





# УЗОРНА РЫХТАВАЦЦА ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

## ЯК МЫ ЗМАГАЕМСЯ ЗА ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ

Члены праўлення і калгаснікі-актыўцы сельсавета «Звязда», Сяліцка-Росаўскага, Віцебскага раёна, горада Віцебска, Барысаўскага і Могілаўскага раёнаў, якія выкарыстоўваюць першае года стаханавскую высю першага года сталінскай п'яцігодкі.

У гэтым годзе мы ставім сабе задачу дасягнуць ураджаю і нашых палёў, трышціны, ачышчэння і аўса — на 20 цэнтнераў з гектара, бульбы — 200 т. ільну — 7 цэнт. Гэтакаса і па хатнай культуры.

Мерапрыемстваў, якія павінны зацьвярдзіць ураджанне высокага ўраджаю, і правадзіцца. Мы поўнасьцю засяцены і страхавым фондам (270 цэнт.) з папярэдняй ачысткай на трыцм-мюры.

Усіх культур мы падрабляем лепшымі сямінкамі. Для бульбы — уноўняе ірм, для ільну — канюшышча, для аўса — ірм і шпінду — леташняе бульба.

Ужо ачышчаны 200 парніковых нагатавана 160 вазоў гною. Простым ачышчэннем сельсавета. Зараз ужо пачаўся збор работ, каб да 1 лютава інвентар быў поўнасьцю адраўняным.

У нас сарваўшы ўжорнасьці. За гэтыя вывазны лесу. Простым ачышчэннем і больш слабых коней. Поўнасьцю ачышчэннем іх ад работ. П'яцігодкі ірм і догляд з тым, каб дасягнуць ура-

жонскае пагадоўе да вышэйсяраўнай ўжорнасьці.

Абавязваемся ў самы бліжэйшы час вывесці на поле не менш 350 тон гною, 300 тон торфу і 25 тон м'ясавага ўгнаення (попел, курныя памёт), а таксама неабходна нам мінеральнае ўгнаенне.

Усе свае сілы і старанні мы прыкладзем да таго, каб па-большэйшай праверсі пакрытоўку і самую сяўбу. На лепшую пакрытоўку і правядзенне сяўбы мы заключым садагавор з калгасам імя Леніна нашага сельсавета.

Найхэйжыя нашы вялікія партыя Леніна—Сталіна і яе праводзіць наш любімы і родны Сталін, наш першы дэпутат у Вярхоўны Совет СССР!

Найхэйжыя выбарнікі сельсавета перада, якія сабраліся ў нашай чырвовай сталіцы вырашаць дзяржаўнае справы з тым, каб зрабіць наша жыццё яшчэ больш разнастайным, шчаслівым і зможным.

Члены праўлення і нагляднікі-актыўцы сельсавета «Звязда», Сяліцка-Росаўскага сельсавета, Віцебскага раёна:

- КАНАПЕЛЬНА Д., АМБРАЗЕВІЧ М., ЕНІСЕЙСКИ В., МІШУРАВА М., ЮРЧАНКА В., ОСІПАВ В., ОСІПАВ В., НІСУНОВ А., ІВАШНЕВА Е., ІВАШНЕВА Ф., ЕНІСЕЙСКИ Ф., КАРНАЧОВА В., ДЗЯРЖАВА А., АБРАЗЕВІЧ Л., ОСІПАВА П., ГАРУША А., КАРНАЧОВА В., ГОЛУБЧИКАУ Д.**

## НА КУРСАХ ТРАКТАРЫСТАЎ

За сталімі сядзець малады дзяўчыты і хлопцы. Яны ўважліва слухаюць выкладчыка, які расказвае аб трактары, звышшэй з асноўнымі часткамі сальданнай машыны. (Слухачы запісваюць сабе ў спішы, цалкам аддаўшыся заняткам.)

Гэта — будучыя трактарысты. Іх 25 чалавек. Яны прышлі ў Будзічанскую МТС (Уваравіцкі раён) з адным б'юджэмам — вывучыць працаваць з першых дзён вясны на шырокіх калгасных палях.

На курсы ў машына-трактарную станцыю ўсе яны ішлі з вялікай цікавасцю і радасцю. Калі ў калгасе «Авангард» даведзліся, што трэба паслаць 4 чалавек, выказала жаданне паехаць 6 калгаснікаў і калгасніц. Усе пачалі з'яўляцца на курсы навучэнцаў піль чалавек — Пятро Бобіка, Прыса Валасевіч, Маня Шамаева, Фамя Серыжаў, Дзяніс Чэпкі.

Заняткі на курсах праходзілі ўжо 20 дзён. Знаёміліся, як арганізаваць вучоба. Курсысты перш за ўсё крэйравалі, што для вучобы ў МТС зусім не створаны ўмовы. Старшыня праўлення калгасаў перада і іх сілы і на іх заб'яліся.

— Наш старшыня праўлення, — гаворыць курсант з калгаса імя Будзёнага, Крываска сельсавета, — зусім адмаўляецца выкарыстоўваць. Я, нажэ ён, не маю на гэта ніякіх трыбаў.

Аб гэтым заяўляюць многія курсанты. Прадукцыя харчавання большасць з іх не

абавязвае. Дзяржаўны машына-трактарны станцыя не паклапаціцца ўладзіць гэтыя пытанні.

Боліны таго, кіраўніцтва МТС само не стварае неабходных умоў для вучобы. Курсысты не забяспечаны нават ітэрнатам. Кожны дзень яны вымушаны хадзіць пеша дамоў, у свае калгасы, што за 10—15 кіламетраў ад МТС.

У памяншэнні, дзе праходзіць заняткі, халодна і няўтульна. Курсанты сядзяць у зямляннічкіх ватраў. Ад халоду мерзнуць рукі і нельга пісаць.

Вучоба на курсах праводзіцца выключна неарганізавана. Курсанты не забяспечаны ні адным паўручым. Адсутнічаюць неабходныя наглядныя дапаможнікі па трактарам і сельгасмашынам.

За дзяржаўнай арганізацыі работ часта зрываюцца заняткі. За гэты кароткі час было ўжо сарвана восем дзёнц.

Загаччыкам курсу з'яўляецца намеснік дырэктара МТС па палітчасці т. Келін. Ён на ўсё гэта глядзіць скрозь пальцы. Што Келіну да таго, што зрываюцца заняткі, што не створаны ўмовы для вучобы! Гэтым палітычнаму сляпу бадай, усё роўна, што трактарысты не забяспечаны кватэрай і хольцаў дамоў за 10—15 кіламетраў.

Вярта раёнаму камітэту КП(б) Беларусі работнікам намесніка дырэктара Будзічанскай МТС па палітчасці Келіна, які зрывае пакрытоўку кадраў трактарыстаў.

А. ЛОСЬ.

## ХТО-Ж ЗАЙМАЕЦЦА НАСЕННЕМ?

АНГОНОВІЧЫ (Спец. нар. «Звязда»). Рэалязацыя самазаапазнавае заўважлівае павышэнне асямненні насення на палюх раёна. У наваправажэнне прымаюць дэфекта, у якім значыцца, што план іх зернавых выканаў на 102,4 проц. — на 112,2 проц.

У нас сарваўшы ўжорнасьці. За гэтыя вывазны лесу. Простым ачышчэннем і больш слабых коней. Поўнасьцю ачышчэннем іх ад работ. П'яцігодкі ірм і догляд з тым, каб дасягнуць ура-

жонскае пагадоўе да вышэйсяраўнай ўжорнасьці.

Абавязваемся ў самы бліжэйшы час вывесці на поле не менш 350 тон гною, 300 тон торфу і 25 тон м'ясавага ўгнаення (попел, курныя памёт), а таксама неабходна нам мінеральнае ўгнаенне.

Усе свае сілы і старанні мы прыкладзем да таго, каб па-большэйшай праверсі пакрытоўку і самую сяўбу. На лепшую пакрытоўку і правядзенне сяўбы мы заключым садагавор з калгасам імя Леніна нашага сельсавета.

Найхэйжыя нашы вялікія партыя Леніна—Сталіна і яе праводзіць наш любімы і родны Сталін, наш першы дэпутат у Вярхоўны Совет СССР!

Найхэйжыя выбарнікі сельсавета перада, якія сабраліся ў нашай чырвовай сталіцы вырашаць дзяржаўнае справы з тым, каб зрабіць наша жыццё яшчэ больш разнастайным, шчаслівым і зможным.

Члены праўлення і нагляднікі-актыўцы сельсавета «Звязда», Сяліцка-Росаўскага сельсавета, Віцебскага раёна:

- КАНАПЕЛЬНА Д., АМБРАЗЕВІЧ М., ЕНІСЕЙСКИ В., МІШУРАВА М., ЮРЧАНКА В., ОСІПАВ В., ОСІПАВ В., НІСУНОВ А., ІВАШНЕВА Е., ІВАШНЕВА Ф., ЕНІСЕЙСКИ Ф., КАРНАЧОВА В., ДЗЯРЖАВА А., АБРАЗЕВІЧ Л., ОСІПАВА П., ГАРУША А., КАРНАЧОВА В., ГОЛУБЧИКАУ Д.**

Вялікі дрэнны выкарыстоўваецца з'яўляюцца ў машына-трактарнай станцыі. Іспрачкі стаяць без варэнні ў самой Сяліцка-Росаўскай МТС. У калгасе імя Фрунзе, «Чырвоны атрак», імя Карла Маркса і ў іншых трымеры да гэтага часу не адрамагаваны.

Найхэйжыя нашы вялікія партыя Леніна—Сталіна і яе праводзіць наш любімы і родны Сталін, наш першы дэпутат у Вярхоўны Совет СССР!

Найхэйжыя выбарнікі сельсавета перада, якія сабраліся ў нашай чырвовай сталіцы вырашаць дзяржаўнае справы з тым, каб зрабіць наша жыццё яшчэ больш разнастайным, шчаслівым і зможным.

Члены праўлення і нагляднікі-актыўцы сельсавета «Звязда», Сяліцка-Росаўскага сельсавета, Віцебскага раёна:

- КАНАПЕЛЬНА Д., АМБРАЗЕВІЧ М., ЕНІСЕЙСКИ В., МІШУРАВА М., ЮРЧАНКА В., ОСІПАВ В., ОСІПАВ В., НІСУНОВ А., ІВАШНЕВА Е., ІВАШНЕВА Ф., ЕНІСЕЙСКИ Ф., КАРНАЧОВА В., ДЗЯРЖАВА А., АБРАЗЕВІЧ Л., ОСІПАВА П., ГАРУША А., КАРНАЧОВА В., ГОЛУБЧИКАУ Д.**

## БЕСКЛАПОТНАСЦЬ

Важнейшыя фактары пакрытоўкі да вясновай сяўбы — гэта свечасова і выкарыстанне рамонт трактарнага парку, усё сельгасгаспадарчага інвентару, ачыстка і ачытка насенных фондаў, абмеш на сартэнае пасевне і іш. У Віцебскім раёне з усімі гэтымі рашэннямі фактарыя справа абстаць больш чым дзевяць. У МТС на сёння яшчэ не адрамагавана 40 трактараў. Дырэктар МТС Караткевіч спытаў на разважак: «Да вясновай сяўбы я лічэ адрамагаваную, парк выйдзе ў поўнай готоваасці».

Такія паводзіны дырэктара нагадваюць ліна на сядзінцы зрыў пакрытоўкі да сяўбы.

На самой справе, у МТС адсутнічаюць неабходныя для рамонт трактараў деталі, які свечасова не былі закупленыя, арганізаваныя працы ў МТМ ніхто не займаецца, нават урм вышпраноўкі няма, не гаворачы ўжо пра ўлік працы рабочых. Пачуць поўная ўраўнаважана ў аплане працы.

Не лепшае становішча з пакрытоўкай да вясновай сяўбы ў разне калгасаў раёна. У калгасе «Памаяць Ільічэ» (старшыня тав. Атрахімовіч) да ачыскі насеннага фонда яшчэ не прыступілі. Сельгасгаспадарча інвентар валаецца ў полі. Усё гэта робіцца ў гэтым калгасе зусім не выкарыстоўвае, бо на кіруночых работах стаць пераважна людзі. Конохам прадуе Мельчык Ю. — былы катрабандыст. Кош не дапамагае, Корыць ён іх адзіны раз у дзень. Рахункавакам прадуе Вавішчэвіч, бацька яго займаўся кантрабандай; ён свечасова заб'яліць рахункавакства, за тры месяцы не выведзены працэнт.

Аднак, не глядзячы на ганабнае становішча ў пакрытоўцы да вясновай сяўбы ў МТС і разне калгасаў раёна, ні ў раённым камітэце партыі (сакратар т. Жукава), ні ў РВБ (старшыня т. Хурсевіч), ні ў райава (загадчык т. Кануценскі) не адчуваецца ніякай трыбогі. Там усё толькі аб'яраюцца абмеркаваць гэтае пытанне. Да гэтага часу нічога не зроблена для мабілізацыі ўвагі партыйнай арганізацыі і калгасных мас на хутэйшую пакрытоўку да вясновай сяўбы.

Л. МІКАЛАЕНА.

## НА ЛЕСАЗАГАТОЎКАХ

### АДМАХВАЮЦЦА АД ВАЖНЕЙШАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ СПРАВЫ

ВІПЕБСК. (Нар. «Звязда»). З ганабнага паказальнікамі сусцеў 1938 год Віцебскі леспрамгас. План IV квартала 1937 года па загатоўцы драўніны ім выкананы на 44 проц., па вывазцы — на 33,4 проц.

За першую дэкаду студзеня нічога не змянілася. Вывезена ўсяго 2.547 кубаметраў (па плане 11.760 кубаметраў). Ні адзін лесазачастак не выканаў свайго дэкадавага задання. Між тым леспрамгас мае ўсе ўмовы, каб паспяхова выконваць план: у параўнанні з мінулым годам змяніцца зменш план. Усталяваўся добры санны шлях. Аднак, у кіраўніцтве і ўмелай арганізацыі працы.

Зусім не займаюцца лесазагатоўкамі раёны арганізацыі. Бабінавіцкі лесазачастак, адзін з рашчотных у леспрамгасе, рашчотан на тэрыторыі Дзятлаўскага раёна. За 10 дзён тут загатоўлена толькі 379 кубаметраў драўніны, замест 3.200, вывезена 339 кубаметраў (план — 2.800). Забяспечанне вочыцца харчамі і коней фуражом пастаўлена вельмі дрэнна, не гаворачы ўжо аб культурным адмыткі.

Старшыня калгасаў і сельсаветаў ад гэтай важнейшай справы ставяць у баку. Па Бабінавіцкаму сельсавету, напрыклад, па вывазцы толькі 6—8 коней. Старшыня сельсавета, член партыі Трускія, усяляя

адмахваецца ад выканання плана загатоўкі і вывазкі лесу.

Ганабна правальвае лесазагатоўкі Багушэўскі раён (старшыня РВБ Вулаўска, сакратар райкома партыі Межуеў). За 10 дзён раён загатоўваў 248 кубаметраў, вываз — 119.

Штодзённая кантроль за работай сельсаветаў і калгасаў тут няма. Самым адстаглым сельсаветам у раёне з'яўляецца Замостоцкі, які, дарэчы, зыходзіцца на самым лесазачастку. Замест 400 кубаметраў, за дэкаду тут вывезена... 25 кубаметраў.

Не лепшае становішча і ў Суражскім раёне, які па аб'ёму работ з'яўляецца рашчотным у Віцебскім леспрамгасе. Кіраўніцкі раён (сакратар райкома Анисковец, старшыня РВБ Валу) усё абмяжоўвае фарсіраваць тэмы лесазагатоўкі і вывазкі, а на справе праўляюць апартуністычную базейнасць.

Выключна дрэнна выкарыстоўваецца ўласны транспарт леспрамгаса. Нехалае вочыцца, каб вылезці непатрэбнымі рас'едамі, не ачышчэнні з вывазчай лесу.

З 180 лучковых піх у халу толькі 75—80. Соцыялістычнае сабарытніцтва пачаў калгаснік і лесарубамі не арганізавана. Не тываць тут і аб стаханавскіх метадах працы.

## НІЗКАЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ТРАКТАРАЎ

БАБРУЙСК. План загатоўкі IV квартала 1937 года Бржэўскі мехлесунт выканаў на 36 проц., а па вывазцы — на 200 проц. азіання. З-за вярнага рамонт трактары штотлі прастояўшы. Ніякага кантролю ў рамонтнай майстэрні няма. Трактар № 6 пасля рамонт у прастояў у лесу з-за неспраўнасці чатыры дні, трактар № 1 — два дні.

Есць тут трактарысты, як Садоўскі, Язюк, якія выконваюць норму да 300 проц., лесарубы Плятоўскі, Голик — на 200 проц. і больш. Але ж іх вошты не пералацца астатнім рабочым.

Для разгрузкі некалькіх трактарных прычэпаў ставяць 1—2 чалавек, што прычэпаў да вялікіх прастояў.

Рамонтная брыгада трактарнага парку да гэтага часу не ведае сваіх норм.

Стыханавскі рух на мехушкне не разгортвае. Лесарубам вельмі часта прыходзіцца прапаваль наспраўнымі піламі.

Крытыка і самакрытыка тут не ў пашане. Калі ў наспраўнае была змяшчана зямля, у якой ітэлася аб тым, што камп'ютныя дакументы захоўваюцца ў алкратых сталах, старшыня рабачкома Коўсун выклікаў аўтара на пасяджэння рабачкома і прапанаваў зняць зямку.

РАБОЧЫ.

## ПЕРШЫЕ ДНІ ЗАЛІКАЎ У ПОЛІТЭХНІЧНМ ІНСТЫТУЦЕ

У Беларускай дзяржаўнай політэхнічнай інстытуце пачалася заліковае сесія. Рэзультаты першых дзён ужо даюць магчымасць сужаць аб узроўні пакрытоўкі студэнтаў. Лічбовыя даныя паказваюць, што здача залікаў па спецыяльных дысцыплінах праходзіць на даволі высокім узроўні.

Першыя дні залікаў паказалі, што пераоптываць студэнтаў азначае, перш за ўсё, ад якасці выкладання. Па дысцыплінах, якія валіся кваліфікаванымі выкладчыкамі, студэнты добра пакрытываны. З гэтага павінна зрабіць апазедына вывады кіраўніцтва інстытуце.

3 100 студэнтаў IV курса механічнага факультэта (якія завазі курс арганізацыі вытворчасці) 66 атрымалі ацэнку «выдатна» і 34 «здавальнаюча». Амаць такая ж паказальнікі мы маем і па курсе тэорыі рашання.

Залікі на першых курсах інстытуце паказалі, што ў маладых студэнтаў п'яна навывах самастойна працаваць. Партыйная, камсамольская і прафсаюзная арганізацыі і выкладчыкі не валі расцымальнай работы па гэтым пытанню з новым наборам студэнтаў.

Значна горшыя вынікі выяўлены па спецыяльна-акадэмічных дысцыплінах. Недаляжна гэтых дысцыплін, якая ўжаранялася ворагамі народа ў савецкіх ВІНУ, яшчэ не знішчана і ў політэхнічным інстытуце. Іскрывым доказам гэтага з'яўляецца тое, што студэнты IV курса механічнага факультэта, атрымаўшы на спецыяльных дысцыплінах добрыя вынікі, па спецыяльна-акадэмічных дысцыплінах пакрытываны нездавальнаюча.

Заліковае сесія з'яўляецца педэгуляцыйным поўгалавай работай інстытуце. Аднак, трэба азначыць, што докзаны дрэнна пакрытываліся да сесіі. Расклад залікаў вызначаюцца са спазненнем і звычайна не выконваюцца. Пры складанні раскладу не ўлічваюцца сапрабаванні студэнтаў.

І. КАРАЛЬКО.

## МАЛАДЫЯ ПАГРАНІЧНІКІ

запачалае акно пагранічнай застава-рыбнае ачышчэнне засячаныя зі-ейскаж. Палі чардуноўца зеленава-белымі ўзлескамі і чорнымі хмы-Улацкіны небаскі акрывае, а-ама марознай шызававай дымкай, т-лес. Крэху дэвей вільдэ занесё-ама сіяляскай хаты.

скаладае атлетычнае цела прыжыўніка Балжалейна, коратка запісала: «годны». Радасная ўсмешка расплылася па залю-ламу, абветранаму твару Івана.

— У які род войск жадаеце? — спы-таў старшыня каміі.

— На граніцу, у пагранічцы НВБ!

Прысьба Балжалейна была заадавана. Ён, раёнаны і ўхваляваны, вышпаў з па-кою прыжыўной каміі. Ён не падыў дзуркі аб граніцы. У мыслях Іван нават жаўцеў з граніцай, прымык яе бачыць мошана, неспрачотна сапной, якая вы-сока ўзвышаецца на рубяжках нашай со-цыялістычнай бакляўчышчы з капіталі-стычным светам. «І сцяна гэта павінна быць па мошнай меры, бетонная...» — разважаў пра сабе Іван.

— На граніцу, у пагранічцы НВБ!

Іван Балжалейна, які і многім іншым байцам, толькі што прабіўшым на заста-ву, хачэлася хутчэй хляп-б ашым вокам кінуць на граніцу, паглядзець на пагра-ніччыню спыну, пераканана ў яе непас-пэ, з чаго і яе яна зроблена. Азімаленне з граніцай было адкладзена да рашыці. І як толькі пачало шароч, нечальныя зоставы пачэў маладых байцоў паказваць граніцу.

— На граніцу, у пагранічцы НВБ!

— Мы з вамі стамі зараз, таварышы, на самкі кар нашай сваяччавай сасе-вай зямлі, — пачаў гаварыць пачальнік, і, паказваючы пальцам на прыстэці, з дзяржаўным горбам чырвона-зеленым па-граніччыню спыну, дадаў: — Вунь там, дзе азі-сучоць другата стаяць дэа паграніччыя

— Мы з вамі стамі зараз, таварышы, на самкі кар нашай сваяччавай сасе-вай зямлі, — пачаў гаварыць пачальнік, і, паказваючы пальцам на прыстэці, з дзяржаўным горбам чырвона-зеленым па-граніччыню спыну, дадаў: — Вунь там, дзе азі-сучоць другата стаяць дэа паграніччыя



Будаўніцтва метрапалітана другой чаргі. На Пакроўскім радыёу Маскоўскага метрапалітана акачываецца перададуюскавы свет, дэа папуноць нуроўнасць людзей, рабства і свечасовы панаега бізуса над працоў-нымі.

Фото Л. Велижаніна (СФ).

слупы, праходзіць дзяржаўная граніца, за ўзв'язамі пачынаецца капіталістычны свет, дэа папуноць нуроўнасць людзей, рабства і свечасовы панаега бізуса над працоў-нымі.

завушчы ўмець у момант прымаць баявое рашэнне, трэба бязмежна любіць сваю соцыялістычную радзіму, свой народ, сваю партыю.

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

Сіла савецкіх паграніччыкаў, якія ўз-броены пераапаласкай баявой тэхнікай, заключанае імяна ў гэтым. У п'яцелым мінулым усе яны былі маладымі рабочымі, калгаснікамі, саюзнікі інтэлігентамі, з а-раз яны спынаны мошымі ўзмі чэпкіскай дружкай; верныя сыны свайго народа, яны мошна трымаюць на замку неспрачот-ныя, сваяччавыя і непаарушыны чырвоныя рубяжкі.

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

Праз кудушчы засячаныя лясны гушчар прыляце дэарная сасежка. Замыславата выгнаюцца, яна ўешпа на дэкасты сотыя кіламетраў ушыяк граніц нашай не-абсякай радзімы, неспрачотнай неба-ччай сіняй узвышаецца на рубяжках свя-шчэнчай савецкай зямлі. Той вешак, ко-лі туд, пад гэтымі застыўшымі на марозе алячымі і сасежам, якія абраслі махватым інем, выгладвае араз прапаваночных ва-рч савецкіх паграніччыкаў! Злішчыцца з суровай абстаўноўкай зымовага лесу, яны пільна ахоўваюць шыакой сваёй соцыялі-

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

Патрышчыны святло, паарушальнік спы-ніўся.

— Свой, — піха прэпалтаў той. — Я прамера... Хутчэй выйдзе мане на... там мяна абароню...

Было дэарова, што паарушальнік заблы-таўся і думае, што знаходзіцца на тэры-торыі мажучоўнай дэаржаны.

— Свой, — піха прэпалтаў той. — Я прамера... Хутчэй выйдзе мане на... там мяна абароню...

Скамандаваным сэрмі ўзэрх, пагра-ніччыні пачалі рабціць вобск. У гэты час на пашцы паграніччыка паарушальнік заў-

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна ёсць, у гэтым вы хутка самі добра пераканаетесь...

— Сінякі, які бачыце, няма... А што яна

